

КРЫВАВЫ ВІР

Дзед Патап прачнуўся рана, толькі што пачынала разьвідняцца. Хацеў яшчэ заснуць, але, паляжаўшы трохі, праканаўся, што ўжо не зас্বіне. Ён устаў, адзеўся і вышаў на двор. Ніхто з сялян яшчэ не падымаўся. Паходу паглядзеў каня. Конь стаяў над пустою кармушкаю. Убачыўшы дзеда, прывітаў яго кароткім: гы-гы-гы!

Дзед прыпыніўся каля коніка, сказаў яму колькі добрых слоў і запытаўся:

— Есьці хочаш? дык няма-ж, брат, чаго даць табе!

Але пашоў у пустую клуню.

На таку ляжала кучка сечкі, а ў куточку—крышан сена. Дзед разважліва паківаў галавою. Заўтра трэба ехаць араць: авёс сеяць пара. Не пакарміўшы каня, многа не наарэш. Сёньня-ж съвята—работы няма.

Дзед разважаў, что корм лепей прыберагчы назаўтра, а цяпер каня можна выпусціць на пашу. Але, каб ня зводзіць салодкіх надзеяў каня, ён узяў жменю сена і панёс да кармушкі. Покі конік хрумстаў сена, дзед зьняў з-пад страхі пута і завязаў каню на шию.

— Ідзі, брат, на свой уласны хлеб.

І павёў з двара.

На вуліцы было ціха і пуста.

Па адзін бок стаялі сялянскія хаты, а па другі—цягнуўся высокі пляценъ, спускаючыся к возеру. У гэтым плецені была ўложеная і дзедава праца—два гады як гарадзілі тут. А вось гэты высокі кол быў забіты ўласнымі рукамі дзеда Патапа

Нядарма-ж ён і пазіраў на дзеда прыветней ад другіх калоў. Там за плецянём—панскі сад, ліпавая дарожка, дубы старыя і такія славуныя садовыя дрэвы: груши, яблыні, вішні. Сад яшчэ пусты; нядаўна зълез сънег, але ўжо паказалася зялёная траўка ў садзе.

Падняўшыся на ўзгорак, дзед парадаўся з панскім дваром. Праз двор быў свабодны праход. Дзед прыпыніўся, думаючи над тым, ці абыйсьці гэты двор, ці праста прайсьці праз яго, каб спутаць каня за садам. Падумаў і павёў праз двор. У панскім доме жыве старая пані і яе ўнук, студэнт. Нядзелі трэ, як прыехаў ён з Харкава. Цяпер-же паны пападжымалі хвасты і сядзяць, як мышы пад венікам.

— Мінулася ваша краса,—сказаў сам сабе дзед і до сыць сярдзіта зірнуў на панскі дом. Дзед помніць панскую крыўду, моцна яе помніць. Часамі памяць аб ёй прытулялася, а другі раз так моцна ажыве ў сэрцы гэта крыўда, што хоць ты... няма ведама што! Так, гэта тут, вось у гэтым самым доме, — сьвёкар старое пані аддаў такі загад, каб паклікаць матку дзеда Патапа,—Патапу тады было ня болей як паўгода,—каб сваймі грудзьмі карміла яна панскага завадзкога шчанюка. Хіба-ж не балюча было мацеры дзяліць малако паміж сваім Патапкам і панскім шчанюком? А лазою не сяклі яе, каб выбіць з души яе протэст, протэст мацеры і чалавека? А самому дзеду Патапу прыемна было чуць, калі яго называлі „сабачым братам?“ І ўсёж-ткі, вядучы каня праз двор, дзед апусціціў нані свае панурый вочы. З першага разу было крыху нялоўка: калі-ж то бывала, каб мужык вадзіў каня міма вакон панскага дома? І яшчэ трэба помніць, часы сталі штосьць няпэўныя. Вось людзі кажуць, што з Украіны немец сюды пасоўваеца, і кажуць яшчэ, што ён трymae пансскую руку. Аб гэтым яшчэ учора хадзілі такія гутаркі. Але дзед пацяшаў сябе тым, што яго ніхто ня бачыў. Зъвярнуўшы за вугал саду, дзед спутаў каня і азірнуўся. На возеры ў чайцы сядзеў ужо каваль, па мянушцы Мамай. Ён стаўляў венцяры і цяпер выехаў глядзець рыбы. Паглядзеў стары Патап і пазайздросціц: корму ў яго хапае сабе і жывёле і

рыбы ловіць, чорт ведае колькі—вёдрамі цягае! Праўда, Мамай ня раз ішоў з рыбы з пустым вядром, але ў чужой руцэ кусок здаецца заўсёды большым.

Крыху пастаяўшы, дзед павярнуўся і пашоў назад на горку. На горцы стаялі старыя выносныя дубы. Ладныя дубы! Зваліць-бы вунь таго, што на водшыбе стаіць ды папілаваць, слаўныя-б былі дошкі! Крыху ўлева, ня больш як паўвярсты ад панскага дому, была пасада яшчэ аднаго земляўласьніка, але ён зьбег адгэтуль, як толькі началася гэта завіруха.

Ой, быў гад!

Бывала, чуць адна ступіць сказіна на яго поле, дык зараз-жа зойме і ўжо, не садраўшы штрафу, ня спусціць з двара. Затое-ж ад пасады яго засталіся толькі слупкі ды падлога, але добрыя людзі ўжо началі выдзіраць дошкі і з падлогі.

Дзед Патап паразважаў трохі над пытаньнем, як-бы і яму садраць з пару дошак, бо людзі разъбяруць, а яму дошкі патрэбны.

Вярнуцца назад панскім дваром дзед не адважыўся. Ён зноў спусціціся ўніз, прашоў каля свайго коніка. Прыйніўся.

— Малая, брат, спажыва для цябе,—прамовіў дзед да каня і паківаў спагадна сівой галавою.

Туляючыся ў кустох, пашоў між садам і возерам, кіруючыся на Мамаеву кузьню. Тут дзед знашоў сабе пералаз вышаў на вуліцу.

Вёска памалу зачынала свой звычайны дзень. Губанова „маладайка“ йшла па ваду. Крыху ніжэй кузьні быў калодзеж. Дзед Патап прыйніўся каля кузьні: ня вельмі вялікая прыемнасьць спаткаца з бабаю ды яшчэ з пустымі вёдрамі.

Дзед начаў нават прыпамінаць, каго ён бачыў сёньня першага: мужчыну ці кабету, бо калі ты выходзіш зранку на двор і першую згледзіш бабу, то гэта знак кепскі—будзе якая-небудзь няприемнасьць. Аказалася, што першы, каго бачыў дзед, быў каваль Мамай. Хоць і Мамай невялікае щасціце, але ўсё-ж такі лепш, чым баба. Сям-там над хатамі заклубіўся дым. Дзед Патап таксама звярнуў увагу і на дым: з якога боку йдзе вецер, ці ня зьбіраецца часамі дожджык. Але

вецер быў не дажджавы. А трэба было-б, каб прашоў дожджык: трава пашла-б расьці. На выгане каля хаты Сымона-крупарушніка ўжо гаманілі сяляне. Звычайна тут адбываліся сходкі, сюды зносліся розныя навіны, тут разьбіраліся наогул розныя справы, бо тут было і пасядзець на чым і паляжаць асабліва калі прыгрэе сонейка. Тут-же йшла і дарога, чужыя людзі ўшлі і ехалі па гэтай дарозе то ў горад, то з гораду. Адным словам, месца было добрае.

Дзед зірнуў за возера. Ад лесу па дарозе, як мурашка выпаўзла хурманка. Нехта ехаў сюды.

Павольна зрушыў дзед з месца і пасунуўся да сялян паслушаць, аб чым гавораць людзі. Дзед Патап ціха і стала як і належыць старому чалавеку, павітаўся з сялянамі і стаў крыху збоку. Прислушаўся, аб чым ішла размова. Гаварыў Рыгор, сын крупарушніка, чорнабароды мужык. Ён лічыў сябе чалавекам разумным. Да новага ладу жыцця сэрца яго ніяк не ляжала. Любіў слухаць такія чуткі, якія гаварылі не ў карысць новаму парадку. І калі ён ужо сам перадаваў іх, то пры гэтым не прамінаў зазначыць: „Так бабы гавораць“, бо калі ўжо пачынаюць аб чым гаварыць бабы, то ў аснове іх гаворкі ляжыць нейкая праўда.

Пачатак яго прамовы адбыўся бяз дзеда Патапа.

— ... а калатні можа быць столькі, што ўся вёска захлынецца.

— А прычым тут вёска,—адказаў Губаноў Міхайчык:— няхай адказвае той, хто разбураў.

Дзед Патап дагадаўся, што размова йшла аб разбураным доме пана Струкава; ад гэтага дому асталіся адны слупкі ды падлога.

„Шэльма ты, шэльма“, падумаў сам сабе дзед Патап: „гаворыць так, як бы ён і пальцам не крануў нічога. А хто-ж, як ня ты, пілаваў бярвеньні ды ў горад на дровы вазіў? Чыя-чыя, а твая, брат, калі што—першая сьпіна заплача... Ну і народ!“

— Ось так табе і начнуць наводзіць съледзтва,—гаражыўся Рыгор:— хто, ды што? Съледзтва можа пазней павядуць, а

спачатку пусьцяць вёску съвetchай да бога. Пагараць і вінаватыя і невінаватыя. А з-за каго? З-за якіх там двух-трех прахвостаў!.. Запамагліся, ліха вашай галаве! Народ у нас!

Выходзіла так, што народ тут быў, як зазначаў кожны прамоўца, нікуды нягодны, дрэнъ народ, і ў той-ж час ён быў вельмі славуны народ, бо калі пагаварыць па чарзе з кожным гаспадаром, то ён выказваў сябе з найлепшага боку; усё можна-б з ім зрабіць, але... „народ у нас дурны, халерны народ“. Па характары размовы відаць было, што навіны прышлі нядобрыя.

— Так ім і трэба,—азваўся Міхалапаў Савось, мужык панурага віду:—не разбураўцаць, а спаліць трэба было-б, а котлішча заараць. Вось яшчэ тырчиць ідал,—пры гэтым Савось паказаў на панскі дом:—бо калі хоць голая съцены астануцца, то й за іх чапляцца будуць. А так спаліць, зьнішчыць, то трасцу другі раз асталюецца. Народ у нас яшчэ дурны.

На гэты час пад'яжджаля хурманка, якую зауважыў дзед Патап за возерам. На возе сядзеў Піліп Хамуток з Вялікіх Крукоў.

Колькі сялян падышло да Піліпа, бо адразу відаць было на Піліпу, што ён мае сказаць нешта цікавае.

— А што ён кажа?— запытаў дзед Патап, бо яго старыя вуши крыху не дачувалі.

А Піліп казаў:

— І далей Рудаўца ўжо ехаць нельга: зараз-ж за Рудаўцам пачынаюцца позыцыі: войска—поўнае сяло, чырвоная гвардия стаіць. Каля Харланаўкі дзъве батарэі пастаўлены. Такая, брат, суматоха, катавасія... Эх, заварваецца каша!

— А горад?

— Забраў! учора пад вечар немец увашоў!

— Горад забраў?— пачулася чыёсь трывожнае запытанье.

— Бух! бух! бух!—адна за другою бухнулі тры гарматы лявей Рудаўца.

— Гурр!—адклікнулася ім яшчэ адна.

— Бум-бум! — грымела ў трэцім месцы.

— В-о-о-о! — працягнуў тоненъка дзед Патап.

Усе раптам змоўклі і пабляднелі ад страху. Піліп Хамуток шпарка пагнаў свайго коніка, уцякаючы дальш ад вайны. За ім у здагон пусьціліся, заядла брэщучы, сабакі з двара крупарушніка. Патрывожаныя сабакамі качкі мятуліся ўбок. Громка загаргаталі на выгане гусі.

А сонейка съвяціла ласкава і лагодна на ясным небе.

II

Трывога і неспакой былі ў панскім доме. Першыя гукі гармат абудзілі старую паню.

— Што гэта? Наташа, Наташа! — клікала пакаёўку старая паня, абанёршыся локцем на пухавую падушку.

— Бум, бум, бум! — зноў загрымелі страшныя гарматы. Старыя сыцены панскага дома першы раз за сваё доўгае спакойнае жыцьцё здрыгнуліся моцна, парывіста, і крэкнула размаляваная ў турэцкім гусьце столь.

— Д-р-р-р! — жалобна забразгацела ў шыбах тонкае халоднае шкло, нібы чагось плачучы.

Убегла пакаёўка, маладая стройная дзяўчына.

— Войска ў Рудаўцы стаіць, выбіваюць немца з гораду. Немец у горад вашоў. Ой, што-ж гэта будзе? — узбураная страхам казала дзяўчына.

— Божа міласцівы, зьлітуйся нада мною! — прастагнала старая паня.

Ёй страшна, страшна, старой пані. Яна пачула, што нейкія варожыя сілы націскаюцца з усіх бакоў, як-бы на яе наступала бурлівае мора, каб зъмесці яе і пахаваць у цемры свайго бяздоннія.

Яна бачыла вакол сябе цёмны вір, які нямінуча зацягне ў сябе яе жыцьцё. А здарэньні апошніх дзён, съмерць яе сястры і нявесткі, якія былі забіты ў сваім маёнтку, яшчэ больш падкрэсьлівалі думку аб чымсьці страшным, грозным, неадхільным. Кожны крык на вуліцы, кожная чалавечая фігура веялі на яе подыхам съмерці.

Яна борзда адзелася, села на канапку і некалькі моманту сядзела нярухома, а кожны гарматны стрэл біў моцна па яе сэрцы.

Разам з гэтым і нейкая надзея часамі пррабівалася ў яе душу. Яна думала аб немцах, думала аб іх ваяцкай выдатнасці. Калісь, і ня вельмі даўно, яна шчыра жадала ім уся-кага ліха, лічыла іх разбойнікамі, катамі, ворагамі чалавецтва, якіх трэба зьнішчыць, пасадзіць на жалезны ланцуг. А цяпер гэтыя „каты“ ёй здаваліся збавіцелямі, і яна прасіла бoga ў патайных мысльях сваіх, каб яны, гэтыя немцы, хутчэй прышлі сюды... О, каб толькі прышлі!

А гарматы грымелі не на жарты.

Відаць, яны цвёрда пастанавілі ня съціхаць, покі вораг ня выйдзе назад з гораду. І съцены панскага дому ўсё дрыжалі ѹ дрыжалі, і жалобна зывінелі ў вокнах шыбы. Страшна рабілася старой пані. Ніклі надзеі на прыход „збавіцеляў“.

— Наташа! Наташа! — зноў клікала пакаёўку старая паня.

— Бух! Бух! — грымелі ў адказ ёй гарматы.

— Грыша! Грыша! — звала яна ўнука.

— Гум! — раўла з другога месца гармата.

— Божа мой! я адна, хто заступіца за мяне!

І яна борзда, наколькі магла, падышла да абраца, што вісеў у куце, і стала прад ім на калені. Прынікшы да зямлі лобам, яна некалькі мінут заставалася ў гэтай постасці.

Убегла пакаёўка, хацела штось сказаць, але запынілася, убачыўши паню на каленях.

Цяжка ўздыхнуўши, паднялася яна з кален і села ў мяккае крэсла, схіліўши галаву.

— Скажы, Наташа, чаму людзі такія ліхія? За што забіваюць яны кабет? За што забілі яны маю сястру і нявестку, за што?.. Ох, і мяне яны заб'юцы!.. Чуе маё сэрца, заб'юцы яны мяне! Хіба ёсьць у іх кропля жаласці?!.. Дзіч, дзіч азьвярэлая!

Натальля панурая стаяла моўчкі. Яна хацела нешта скажаць, але не адважвалася.

— Ой, панечка, міная, прамовіла яна, такі праўда азьвярэлі людзі. Што-ж я чула! Па сяле гутараць мужыкі, што

паноў усіх трэба перарэзаць. І паноў і папоў. Тады кажуць, і пачнецца самае настаяшчае жыцьцё, калі адны мужыкі застануцца. І нават мне самой казалі, каб я пакінула дом, бо каго захопяць у панскім доме, таму—каюк!

Паня, як аглушаная громам, асунулася на канапку. Яна пачула, як усё ў яе затраслося, стала горача, а потым усё ў яе анямела, пацямнела ў ваччу, а жыцьцё і ўвесь съвет якбы адышлі кудысь далёка, і толькі адна съветная палоска адна толькі шчылінка, праз якую съвяціўся дзень, засталася ад усяго, што называецца жыцьцём.

Адзервянала старая паня. Нават думкі спыніліся. Вочы яе напалову зачыніліся і перасталі міргаць, уставіўшыся ў нейкі пункт.

Перапалоханая Наташа ціха падышла да яе і кранула яе за руку.

— Пані!

Паня не паварушылася.

— Пані!

Яна паволі ўзыняла на дзяўчыну вочы і ціха прамовіла:

— Божа, як пуста і цесна на съвеце!

І зноў змоўкла.

Пакаёўка пазірала на яе і ня ведала, што ёй рабіць.

Потым зноў, як-бы да самой сябе, казала паня:

— Mae дубочки, слаўнія, мілья дубы. Я была маленъкаю, а яны былі, як вежы, і ніколечкі не зъмяніліся за мой век... Мяне ня будзе, а яны будуць стаяць тут яшчэ сотні год... Але не, не... пасъсякаюць і іх...

Зноў задумалася паня.

Натальля пужліва пазірала на старую.

— Ой, матачкі! Яна-ж, мусі быць, звар'яцела, бедная,— думала Натальля.

— Усё загіне, усё зънішчыцца,—ціха да сябе самой казала паня. Яна зноў съціхла, як-бы ўпаўши ў нейкі сон.

— А Грыша дзе?

— Гу! Гу!—адказалі ёй гарматы.

Натальля паціхенъку вышла перад гэтым.

Грыша пры першых гуках гармат пабег у сад. Ён выбраў зацішнае месца ў густым вішняку, стаяў і слухаў, як бухалі гарматы і як адклікалася ім патрываожанае іх водгульлем поле з глыбокімі ярамі.

Гарматы стаялі дзесь блізка, вярсты чатыры—ня болей. Самая блізкая адгэтуль батарэя страляла тройкамі.

— Гух-гух-гух!—циажка стагнала яна.

Крыху пачакаўшы, дзесь далей, гэтym тром стрэлам адклікаліся па чарзе другія тры стрэлы, але шмат глушэй, слабей і больш каротка.

— Ву!-ву!-ву!

Гэта былі выбухі снарадаў.

Было страшна, нязвычайна страшна, асабліва спачатку. Нейкая моц, грозная сіла ўрывалася ў душу і заглушала ў ёй яе звычайнія інтарэсы, і разам з гэтym знаходзілася ў ёй водгульле.

Грыша першы раз чуў так блізка гарматы і захапляўся іх грознаю музыкой.

Грыша быў хлопец малады, гадоў восемнаццаці, прыгожы, высокага росту, крэпкага складу. Часова ён змушан быў пакінуць універсітэт, ня хочучы заставацца ў стане немцаў. Немцы тады пагражалі Харкаву, дзе Грыша быў студэнтам. Ня так даўно ён прыехаў сюды да бабкі. Рэвалюцыя моцна захапіла Грышу, і ён прымаў самы дзейны, савмы жывы ў ёй удзел. Жывучы ў вёсцы, ён быў сакратаром і народу ня цураўся. На грунце захаплення рэвалюцыяй у яго нават былі непаразуменыні з сваякамі. І вось, калі нядайона зяблі яго цётку і яшчэ адну свяячку збоку бабкі, то старая пані казала яму:

— Каму ты, Грыша, спрыяеш? ворагам сваім. Ну, каму, скажы, патрэбна съмерць іх? Навошта гэта кроў?

Грыша маўчаў.

— Калі ты,—нападала на яго старая паня,—ідзеш з імі ў нагу, то ты і сам сукосна прымаеш удзел у гэтых забойствах.

— Ах, бабуня, калі находзіць навальніца, то яна не разъ-

бірае, дзе палын горкі і дзе пшаніца. Такі ўжо яе закон. Рэволюцыя—тая-ж самая навальніца. Хто вінаваты? Ніхто і ўсе.

— Я не разумею цябе, Грыша,—кіпіцілася старая паня:— як можаш ты гаварыць так. Забілі бяз сэнсу, бяз усякае патрэбы яго бабку, цётку, а ён кажа: „Ніхто не вінаваты і ўсе вінаваты“. І чаму ўсе? Тады й я ў гэтым вінавата?

— Так, бабуня, вінаваты й вы.

— Можа ты й вельмі адукаваны, але ў нашыя часы так не гаварылі студэнты,—прамовіла гнеўна бабка:— дагаварыцца да такой недарэчнасьці!

— Вось вы, бабуня, моліцесь богу...

— У тым і ўсё няшчасьце, што вы бога забылі,—перабіла ўнука старая паня.

— Бог за грахі аднаго раданаачальніка клаў пракляцьце на ўвесь яго род, бабуня.

— Ты вырадак, Грыша. Значыць, будзе справядліва, калі і табе ў бок засуне вілы які-небудзь Міхалап ці які там Пракоп, з-за якіх ты так крыжуешся?

— Ня ведаю, бабуня, ці справядліва гэта, але што так можа ня стацца, то за гэта нельга паручыцца: ўсё можа быць.

Старая паня зірнула на ўнука, і сэрца яе пачула нейкую жаласьць. Каб прыпыніць гэту размову, яна пачала плакаць аб нябожчыках і аб самой сабе.

Грыша так захапіўся водгульлем недалёкага бою, што не заўважыў, як да яго падышла Натальля.

— Грыша,—з нязвычайнаю трывогаю ў голасе аклікнула яго дзяўчына.

Студэнт здрыгнуўся, зірнуўшы на яе. Грыша быў моцна зражаны яе відам. Натальля была бледная, перапалочаная.

— Што з табою, Наташа?

— Уцякайце, хавайцеся, Грыша!

Студэнт яшчэ больш перапалочаўся. Ён нічога не разумеў і пужліва пазіраў на дзяўчыну, у яе ясныя вочы, у якіх адбіваўся страх і трывога.

— Уцякайце, уцякайце, Грыша, і чым хутчэй, тым ле-

пей, бó вас хочуць забіць.

Студэнт, пачуўшы апошнія слова, задрыжаў.

— За што-ж забіваць, Наташа?—апаўшым прарываным голасам, калоцячыся ад страху, прамовіў Грыша.

— Ну, я-ж сама чула. За вамі сачаць. Кажуць, вы нейкія знакі падаіцё немцам... Уцякайце!— ціха, у паўголаса казала Наташа і трасла студэнта за руку.

Грыша памяртвеў і стаяў, як-бы яго аглушылі абухам. Рукі й ногі яго трасьліся, сэрца заныла.

— Што-ж мне рабіць, Наташа?— як перапалоханае дзіця, пытаў студэнт, трymаючыся за руку дзяўчыны.

— Ідзеце куды-небудзь! Схавайцеся хоць на дзень, хоць на гэты момант. Пойдзем!

Натальля ўзяла яго за руку. Ён паслушна пашоў за ёю.

У гэты час на грэблю з горкі спускаліся тры коньнікі. Яны галопам праімчаліся па грэблі, падняліся на горку, праскакалі вуліцаю, каля яру й спыніліся на выгане, дзе стаяла сялянская грамада, якраз напрочіу панскага дому. Коньнікі пазлазілі з сёдлаў.

— Таварышы!— звярнуўся адзін з іх да сялян:—нямецкая буржуазія прышла сюды для падтрыманьня расійской буржуазіі. Яна хоча зьнішчыць нашу рабоча-сялянскую ўладу, вярнуць правы земляў ласьнікам, каб на нашу шыю пасадзіць зноў пана. На Украіне ўлада перашла к царскому гэнэралу Скарападзкаму пры дапамозе немцаў. Цяпер яны забралі наш горад. Калі мы пусьцім іх далей, то памятайце: за імі прыдзе пан, прыстаў, нагайка і вураднік. Паны зноў сядуць па сваіх маёнтках і будуць зноў заводзіць свае панскія стаўрыя парадкі й законы, а за нарушэнніе іх дваранскіх праў за іх разбуранныя маёнткі будуць арыштоўваць вас і саджаць у вастрогі. Не дапусьцім-жа гэтага! Нам німа на каго спадзявацца. Мы самі павінны даць адпор нашым ворагам. Мы, сяляне і рабочыя, не дапусьцім паноў-дармаедаў. Далоў контр-рэвалюцыю! Таварышы! Таварышы чырвонагвардыцы стаяць на позыцыях з вінтоўкамі, гатовыя палажыць свае галовы за вас. Яны чакаюць ад вас падтрыманьня. Яны пры-

слалі нас к вам сказаць, што ім трэба дапомога. Таварыши! Наша ўлада, нашы правы ў нашых руках, але іх хочуць вырваць ад нас. Падтрымайце-ж нас у змаганьні з контррэволюцыяй, падтрымайце ўласную справу. Хіба-ж вы захочаце зноў стаць нявольнікамі й пакорна прасунеце шыю ў панскае ярмо. Хто ўмее страляць, а сярод вас ёсьць многа салдат, ідзеце ў нашы рады. Бярэце віントоўкі, ідзеце на позыцыі, бо вораг—на парозе ваших хат! Далоў гвалтаўнікоў! Няхай жыве рабоча-сялянская ўлада!

Сярод сялян узбудзіўся нязвычайны рух, абурэнъне. У іх вачох загарэўся агонь помсты, абудзілася стыхійная сіла, гатовая зьнесці ўсё з дарогі.

— Даць помач!—крыкнуў хтось з грамады.

— Даць! Даць!—пранеслася бура галасоў.

— Хто йдзе—станавіся сюды!—заглушаючи шум натоўпу крыкнуў Ільлюха Бліноў, і сам выскачыў на прагал. У нямецкаю вайну ён камандваў узводам і быў заслужаным старшим унцер-афіцэрам.

— Рота, ка мне!—крыкнуў ён зноў, як ротны камандзір, і расставіў рукі, даючы знак, каб рота зьбіралася.

Адзін за другім, а то й цэлаю грамадою павалілі да яго ахвотнікі. Праз мінуту ваяк набралася на паўроты.

Мобілізацыя прашла борзда!

— Дзякую вам, таварыши,—кланяўся ім прамоўца.

— І паніча забраць з сабою! Няхай пакажа на дзеле, а не языком, што ён за народ стаіць.

— Забраць, забраць!—загрымелі ваякі.

III

Другая вестка ў доме старой пані згусьціла яшчэ больш і без таго згушчаны страх.

Чуць толькі вашоў Грыша з Наташай у дом, не пасьпейшы нават абсудзіць з бабкаю, што рабіць, як з суседняе вёскі, дзе жыў іх сваяк, адстаўны ротмістр, ім далі знаць, што два дні таму назад быў забіты родны дзядзька Грыши, брат яго мацеры.

— Божая кара навісла над нашым домам,—бледная, як съмерць, сказала старая паня:—о, божа, божа,—стагнала яна і ламала руки.

І Грыша быў, як труп. Гэтая вестка яшчэ больш падкрэслівала няпэўнасць цяперашняга часу, і тая небясьпека, якая пагражала яго ўласнаму жыццю, становілася больш значнаю, больш рэальнаю. Свайго дзядзьку, Сяргея, Грыша вельмі добра помніў і любіў яго. Дзядзя Сяргей быў земскім доктарам, любіў прости люд і служыў яму чесна.

Праўда, забілі яго зусім выпадкова. Гэтая съмерць зраділа цяжкае ўражанье на Грышу. І калі съпярша ён не згадаўся сыйсьці адгэтуль на некаторы час і схавацца, то цяпер у яго было адно толькі жаданье, адна думка: уцякаць, уцякаць у што-бы то ні стала.

На скорую руку ён адзеўся, захапіў ручны чэмоданчык, нехалькі книг на дарогу і, раззвітаўшыся з бабкаю, пакіраваўся ў сад другім ходам. Натальля ішла за ім, праводзячы яго з дому. Студэнт на момант прыпыніўся, глянуў на Натальлю.

— Ну, Наташа, прашчай!

Узяў яе за руку, паглядзеў ёй у очы.

— Добрае тваё сэрца, Наташа! Ня ведаю чаму, але мне так шkода цябе, як нікога на съвеце. Я гляджу на цябе, як на сястру!

І крэпка пацалаваў яе руку.

Дзяўчына ад нечаканасці зусім замышалася. Твар яе заліўся яркім румянцам. Потым яна заплакала, ці ад таго, што ён пацалаваў ёй руку, ці шkода стала хлопца, ці з другой прычыны. А ён ужо сходзіў з балькону ў сад.

У гэты час падыходзілі троє самамобілізаваных сялян. Двое другіх стаялі за кустамі язьміну, на тэй дарожцы, па якой трэба было праісьці студэнту. Яны вышлі яму на сустрэч. Гэта былі яго знаёмыя хлопцы, з якімі ён хадзіў на сходкі. Але цяпер яны былі зусім не такія, якімі ён іх ведаў звычайна.

Сур'ёзна і дзелавіта аб'явілі яму волю народу і вярнулі яго назад. У панскім доме спаткалі яшчэ трох дзяцюкоў і

ўшасьцярых вышлі на вуліцу. Там іх чакала цэлая грамада людзей, гатовых ісьці на позыцыі.

Грышу паказалася, што на яго зірнулі варожа і пада-
зронна. На душы ў яго было цяжка, усё роўна як-бы вялі
яго на съмерць.

— Ну, айда! — скамандваў Ільлюха.

— Съмерць буржуям!

— Далоў контр-рэволюцыю!

Шэрай маса заварушилася і пацягнулася, падымаючы
пыл, у бок возера. Хтось успомніў старую салдацкую песню:

Дружно, ребята, в поход собирайся,

Бери сухарей и белья для себя.

— Добра, дзеткі, задайце немцу, каб помнілі акаянныя! —
казаў дзед Патап, праводзячы ваяк.

Мінулі грэблю, падняліся на ўзгорак. Упередзе, крыху
лявей, стаяў лясок, пераважна дубовы. Ён быў яшчэ бяз
лісьця, толькі кустоўнік дзе-ні-дзе пачынаў выпускать
свежую зелень.

Сонца стаяла ўжо на поўдзені. З узгорку былі добра ві-
даць далёкія і блізкія вёскі, вежы цэркваў і цэлья рады
ветракоў. У прыродзе было так слаўна. З кожнае лапінкі
зямлі пррабівалася новае жыцьцё, ціхае, лагоднае.

Прыветна пазіралі многадумныя съветлавата-сінія далі,
адзінокія ракіты, раскіданыя там-сям па дарозе. А сама гэта
дарога! Міная, слаўная! Яна бегла кудысь далёка адгэтуль і
клікала з сабою ў новыя спакойныя краіны, дзе няма гэтае
буры съмерці, дзе ня чутно гарому гармат.

Грыша йшоў маўклівы, пануры, адчуваючы страшнае адзі-
ноцтва. Колькі раз азірнуўся назад, украдкай, як злодзей.
Іх пасада, роўная дарожка, высаджаная ліпамі, высокія многа-
вяковыя дубы пазіралі, як здавалася студэнту, тужліва і
ўспагадна. А людзі, што йшлі з ім поруч, цяпер уяўляліся яму
чужымі, варожымі. Яму страшна было ў кампаніі з імі.

А што, калі яны вывядуць яго ў гэты лясок і застрэляць?
Хіба гэта для іх трудна? Забілі-ж яго дзядзьку.

Яшчэ большая адзінота агортвала яго душу. Чым бліжэй падыходзіў ён да позыцый, тым мацней уладала ім думка адстаць, схавацца і ўцячы.

Яму было вельмі няпрыемна, і ён сабе гэта тлумачыў, як нядобры знак, што яго намеры выйсьці з дому незаметна скончыліся няўдала. Яшчэ добра тое, што ён знашоў што адказаць, калі запыталі яго, куды ён выбраўся. А ён сказаў, што йдзе на позыцыі сам па добрай волі, каб рабіць раненым перавязкі. У вёсцы ведалі, што ён вучыцца на доктара, і такі яго адказ здаволіў і запакоіў найбольш заядлых непрыяцеляў.

Тымчасам людзкая грамада павярнула з дарогі ў бок лесу. Каля саменъкага лесу павівалася вузенькая, адпачыўшая за зіму ад людзкіх ног, сьцежачка. Вярсты паўтары бегла яна поруч з лесам, каб потым абагнуть другі яго край і раз-жа спусьціцца ў глыбозны і шырачэзны яр, густа заросшы дубняком, дзікімі грушамі й хмелем.

Грыша прагным поглядам азіраў гэты яр і абмяркоўваў плян уцякання. Баязъліва і скоса кідаў вачамі на грамаду. Яму здавалася, што яна чытае ў ім патаемныя думкі яго. Але, калі ня зробіць ён гэтага тут, то там, на чыстым полі, за ярам, ужо гэтага ніяк ня зробіш: там чужое сяло, там войска і строгі надзор за кожным. Толькі ў гэтым яры зьбегчы: ён цягнецца на дзесяткі вёрст і злучаецца з цэлаю сеткаю другіх яроў.

Лясок ужо заставаўся ззаду. Цяпер сьцежачка ішла па касагоры, спускаючыся ў яр. Па другі бок яру ужо відаць былі ветракі Рудаўца. Дзесь збоку ад вёскі яшчэ больш драпежна бухалі гарматы. Сяляне-салдаты прыціхлі і сталі сур'ёзны. Грыша пазіраў на іх і дзівіўся: іх ніхто ня гнаў, яны пацлі самі; што-ж прымушала іх пайсьці? Сьвядомасць доўгу? Свае асабовыя інтарэсы? Ён ніяк ня мог зразумець гэтага і пачуваўся тут лішнім і непатрэбным. Ён чуў, што на яго насынулася нейкая навала, гатовая сьцерці яго, як лёгкую пылінку.

Як толькі спусьціліся ў яр, ён зараз-ж азірнуўся, як профэсіянальны злодзей, зірнуў на салдат, зъмерыў вокам

кусты (цяпер ён быў апошнім, за ім нікога ня было), прыгнуўся і шуснуў у яр, у кусты, прабег колькі кроکаў, стараючыся не рабіць шуму, забіраючы ў гушчар і кіруючыся ў тое месца, дзе яр разгалініваўся на многа яроў. Тут ён прыпрыніўся і прыслухаўся. Нікога ня было. Толькі гарматы з кароткімі перарывамі бухалі і бухалі, пасылаючы ў горад снарады, ды дзесь правей вёскі тахкалі кулямёты.

І ўсё-ж самапачуванье ў Грыши было няпрыемнае, бо ён выяўна цяпер стаў на шлях зрады. Нейкае нутраное пачуцьцё падказвала яму, што ён зрабіў нядобра. Нават быў такі момант, калі ён хацеў вярнуцца, каб далучыцца да сялян, але ня мог перамагчы ў сабе нейкага страху. Гэтая вайна, гэтая кроў, зьнішчэнне жывых форм жыцця—навошта ўсё гэта? І яму, як ніколі, захацелася жыць, і ніколі такім мілым не здавалася гэта жыццё, як цяпер. Туляючыся між кустоў, як злодзей, як воўк, ён ішоў усё далей і далей. А гэта страшнае месца з кожным крокам кудысь адыходзіла і заціхала. Што-ж рабіць цяпер?

Трэба прабіцца да блізшае станцыі і калі ня можна вярнуцца ў Харкаў, то паехаць у які-небудзь горад, хоць-бы і ў Курск. Яшчэ з паўвярсты прашоў ярам, агібаючы вялікім крукам сваю вёску.

Прыпрыніўся, прыслухаўся. Было ціха. Толькі гарматы, бухаючы глушэй і далей, надаедна напаміналі яму аб tym, што ён ухіліўся ад агульна-грамадзкой справы, што карцела яму нейкім бясслоўным дакорам.

Асьцярожна прабіраючыся па сухіх леташніх лісьцях між разгатых кустоў, Грыша папрабаваў падняцца ўгару па скіле яру, каб выйсці наверх, бо й туляцца ўвесь час у яры таксама небяспечна: лёгка можа паказацца, што асова падазрэнная. Вышаў. Перад ім ляжала пустое поле. Недалёка ад яру бегла дарога, то падымаючыся на ўзгоркі, то хаваючыся ў лагчынках. Крыху паразважаў. Хацеў ужо пакіравацца на дарогу, аж зірк—на горку падымалася група коньнікаў. То быў разъезд. Грыша кулём пакаціўся ў яр. Ён моцна перапалохаўся і толькі тады пачаўся спакайней,

калі шырокім кругам абагнуў сяло Малая Крукі і вышаў на Рыльскі шлях. Вось толькі абмінуць Вялікія Крукі, што стаялі ў пяці вярстах ад яго вёскі. Але абмінуць гэта сяло было ня так лёгка: тут па адзін і па другі бок ляжалі шырокія балоціны, праз якія прайсьці было цяжка. Не даходзячы да сяла на тры чвэрці вярсты, Грыша спаткаў кабету. Разьмінуўся з ёю і, прашоўшы яшчэ дзесятак, другі кроکаў, Грыша зъвярнуў з дарогі. Кабета, як толькі разьмінулася, прыпynілася і доўга ўзіралася ў незнаёмага паніча. Відаць, яе ўзялі нейкія падазрэнныя думкі. Яна шпарка павярнула назад, агародамі прашла ў двор. Грыша не заўважыў гэтага і таксама ішоў борзда, каб абыйсьці гэты кут і зноў выйсьці на дарогу, дзе, як яму думалася, ён будзе съмел.

Ішоў ён і баяўся нават падняць вочы і азірнуцца. Вось зараз пройдзе палавіну небясьпечнае дарогі. Ён ішоў, прыгнуўшы галаву, і раптам здрыгнуўся: два чалавекі вышлі з-за клуні і пазіралі на яго. Ён несвядома прыбавіў ходу. Зірнуў яшчэ раз назад,—адзін чалавек махнуў рукою, даючы яму знак спыніцца. Грыша прыкінуўся, што не замеціў гэтага, а сэрца ў ім застукала мацней.

— Пастой! Пастой!—пачуў ён за сабою.

Грыша, не аглядаючыся назад, пусьціўся наўцекі.

За ім кінуліся і сяляне.

— Стой! Стой, ты, кажуць табе!

Хрыплыя галасы цяпер сталі бліжэй. Грыша, як звер, за якім робіцца пагоня, бег, нічога не разважаючы; адно ён толькі чуў, што скора павінна быць нейкая развязка Уперадзе на пярэймы беглі яшчэ трое сялян.

— Дзяржы яго, дзяржы!—гукалі ззаду.

Тры чалавекі перасякалі яму дарогу. Грыша выбіваўся з сілы, цяжка дыхаў, сэрца калацілася моцна.

Не дабягаючы сажняў пяць да пярэдніх, Грыша крута павярнуў у двор.

— Лаві! Ня пускай!

Высокі, рыжы, сярэдніх год мужык, загароджваў студэнту дарогу.

Грыша з разгону штурхануў рыжага.

Рыжы паляцеў убок на некалькі кроакаў, але ў гэты-ж міг нешта вострае і цяжкае чаraphнула Грышу ў галаву каля вуха. Грыша пачуў, як-бы яго апякло агнём. На твар і за каўнер палілася кроў. Ён зрабіў яшчэ колькі кроакаў. Ногі яго аслабелі, і ён тварам упаў на зямлю, а вочы яго заслаліся нейкім туманам.

Першы падбег да яго рыжы.

Высока ўскінуўшы дручок, рыжы з усяе сілы хваціў Грышу па съпіне.

У захапленыні дзікага абурэння рыжы крычаў:

— Бі шпіёна!..

Гэты крик як-бы прарваў нейкую заслону, якая агароджвае чалавека ад зьвера. Набегшы натоўп стаў біць студэнта, чым папала, мясіць і таптаць яго нагамі, бо тут ня было месца ні розуму, ні пачуцьцю чалавека.

Бледны, акрываўлены, зьбиты, у сінякох, Грыша ляжаў нярухома. І толькі цяпер, калі была ўжо праяўлена найбольшая зьвярыная жорсткасць, пачыналі сям-там прыходзіць да памяці; у вогуле-ж натоўп быў настроен варожа. Нават дзеци-падросткі пацяшаліся відам акрываўленага незнаёмага хлопца і рабілі жорсткія увагі, і злые ўсьмешкі крывілі ім губы.

І толькі цяпер, калі Грыша ўжо быў ком зьбітага мяса, пачуліся пытаныні:

— Хто-ж гэта такі? Чый ён?

Толькі цяпер пачалі разважаць, якая віна чалавека, якога з такім акамяненінем нядаўна білі.

— Глядзі, глядзі, ён яшчэ жывы!

Грыша застагнаў і павярнуўся. Узьняўшы галаву, ён адвёў поглядам натоўп і ціха сказаў:

— Браткі, за што? Мяне яшчэ вылечаць, я яшчэ буду жыць. Не забівайце мяне!

— Стой, рабяты,—пачуўся чыйсьці ўладарны голас, і шырокія плечы, адціскаючы народ, паказаліся з натоўпу.

— Распытаць яго трэба харашэнка, ды паглядзець дакуманты,—казалі шырокія плечы.

— Ты хто такі ёсьць?

Грыша падняў памутнелыя, зацёкшыя крывёю вочы і сказаў:

— Студэнт Заплацінскі. Старая пані—мая бабка.

— А чаго ты прышоў сюды?

— Я йшоў на станцыю.

— А чаго ўцякау, калі табе казалі спыніцца?

— Баяўся...

— Баяўся,—працягнулі шырокія плечы:—значыць ёсьць прычына баяцца. Паказвай дакумант!

Колькі моманту Грыша стаяў, як-бы нічога не разумеючы.

— Дакумант твой дзе?—насядалі шырокія плечы. Грыша дзіка азірнуўся. Відаць, ён поглядам шукаў свой чэмоданчык, але яго тут ня было. Пачаў аглядаць кішэні. Рукі яго трасціліся, ногі не стаялі, падгібаліся. Ён асунуўся на зямлю і як-бы страціў прытомнасць. Дакуманты ніяк не знаходзіліся.

— Якія там у шпіёна дакуманты!—крычаў хтось з на тоўпу.

— Га, і дакумантаў няма!—зларадна крычаў рыжы.

Але дакумант знашоўся.

Разглядадлі яго доўга.

— Чаму пячаць не на месцы?—прыдзіраўся чалавек з шырокімі плячамі.

Студэнт маўчаў; ён напэўна і ня чую гэтага пытання.

— Вядзі яго, рабяты, на зборню.

Грышу паднялі. Хістаючыся, паплёўся ён, ледзь перастаўляючы ногі. Разам з ім зрушыў і натоўп.

— Браткі, родныя!—прасіўся Грыша:—што злога зрабіў я вам? Пусьцеце мяне!

— Там відаць будзе, што з табою рабіць.

Узышлі на горку. Недалёка стаяла царква, а каля яе быў роўны выган. На выгане таксама былі людзі. У ваднай кучцы стаяў каваль Мамай і дзед Патап. Яны былі людзі на божныя і прышлі сюды ў царкву. Таксама мелася тут на увазе і коней сваіх дальш адвесці на ўсякі выпадак. З натоўпу, які вёў Грышу, хтось аклікнуў кавала і дзеда Патапа.

Мамай і дзед Патап падышлі. Натоўп прыпыніўся.

— Ваш гэта „барчук“?—спыталі каваля.

Каваль паўглядаўся.

— Здаецца, як-бы наш,—адказаў каваль.

Промень надзеі асьвятліў душу студэнта.

— А, ты, стары, признаеш яго?

Дзед Патап кінуў на Грышу пануры погляд, крыху памяўся і цвёрда прамовіў:

— Не, ня наш! Наш з рабятамі на немца пашоў.

Заныла сэрца ў Грыши.

— Дзядок, дзед Патап!—прамовіў ён:—нашто вы грэх на душу бярыцё? Хіба-ж вы ня ведаеце мяне? Дзед Патап! Дзядя Сыцяпан!—зварачваўся Грыша да сваіх сялян.

— Ня ведаю, ня ведаю цябе, хто ты ёсьць,—упарта казаў дзед Патап.

На бяду прыехаў разъезд. Колькі сялян гаварылі з ім, паказваючы на Грышу.

— Дзе ён?—пытаў начальнік разъезду, пад'яжджаючы бліжэй.

— А вось, ён самы.

Натоўп расступіўся. Грыша зірнуў у вочы начальніка разъезду.

Жорсткія, цвёрдыя, бязжаласныя вочы.

— А, гэты!—прамовіў начальнік.

— Ну, хлопцы, злазь з коняй!

Пазлазілі.

— Ступай за намі!

Анямелы ад страху, бледны, як палатно, паплёўся Грыша з салдатамі. Ён быў пануры, маўклівы. Ні слова просьбы, ні слова жальбы. Чарада падросткаў і дзяцей пабегла за імі. Сярдзіта палайваючыся, туды-ж пасунуліся і мужчыны. Ззаду, стоячы на выгане, загаласілі дзьве ці тры кабеты. Шкода ім стала хлопца ці проста свой звычай, традыцыю выпаўнялі?

Мінuty праз дзьве схаваліся за горкаю. Яшчэ праз мінuty пачуліся ні то чатыры, ні то пяць стрэлаў...

Салдаты вярнуліся—Грыши з імі ўжо ня было.

